

МУЗЕЙ-ЛАБАРАТОРЫЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ АДКРЫТЫ

Да гэтага дня рыхтаваліся працяглы час і даволі русліва. Па-сутнасці з лістапада 1988 г., калі нашаму ўніверсітэту было прысвоена імя беларускага першадрукара, выдатнага асветніка і вучонага. І вось у мінулую суботу, 15 мая, адбылося ўрачыстае адкрыццё музея-лабараторыі слаўтага суайчынніка. Пакой, дзе сабраны шмат экспанатаў, прысвечаных жыццю і дзейнасці Ф. Скарыны, адпостроўваючых яго вялікую постаць у шматлікіх ма-

стацкіх творах, запаўняюць гаспадары і шматлікія госці, сярод якіх шырокавядомыя не толькі ў нашай рэспубліцы, але і за яе межамі. Яны з цікавасцю азнаёміліся з сабранымі ў музей-лабараторыі экспанатамі.


Адбылася ажыўленая дыскусія за «круглым сталом», якая тычылася багатай скарынаўскай спадчыны і працягу яе далейшага даследавання.

У гонар знамянальнай падзеі калектывы мастацкай самадзейнасці ўніверсітэта выступілі з канцэртамі.

У гэты ж дзень для гасцей ГДУ была наладжана экскурсія ў Веткаўскі музей народнай творчасці.

Больш падрабязна аб урачыстым адкрыцці музея-лабараторыі Францыска Скарыны мы раскажам чытачам у наступным нумары нашай газеты.

ГОМЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТ



ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСИТЭТА ІМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

№ 10 (853)

Аўторак, 18 мая 1993 г.

Газета заснавана ў верасні 1969 года

Выходзіць два разы ў месяц

Цана 1 руб.

УШАНАВАЛІ ВЕТЭРАНАЎ

Усё больш час аддаляе нас ад незабыўнага 9 мая 1945 года, калі салюты абвясцілі аб перамозе савецкага народа ў самай крывапраклінай вайне над нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Радзеюць рады ветэранаў. Нават тым, хто пачынаў вайну не з самых першых яе дзён, ужо за 65.

Час бярэ сваё. У твары, ва ўсёй сваёй постаці ўсё больш мяняюцца тыя, хто прайшоў цяжкімі франтавымі суровымі дарогамі. Усё больш напамінаюць аб сабе раненні, кантузіі. Словам, ветэраны старэюць. Толькі не старэюць яны душой. І гэта асабліва адчулася 7 мая, калі яны па аднаму, удваіх або групамі збіраліся па вуліцы Песнакаля ўніверсітэцкай сталовай. Моцныя поціскі рук, абдымкі, усмешкі на тварах. Так, як і было па традыцыі заўсёды пасля атрыманай Вялікай Перамогі. Яны сабраліся разам, каб адзначыць яе чарговую гадавіну.

У гэты дзень ветэраны нашага калектыву ўсклалі вянкi і кветкі да магілы падпольшчыкаў і брацкай магілы воінаў, загінуўшых пры вызваленні Гомеля, што знаходзіцца ў студэнцкім парку. Светлай памяці змагароў за нашу незалежнасць і мірнае жыццё былі прысвечаны кароткія выступленні палкоўніка ў ад-

стаўцы А. А. Косцікава. Загінуўшых ушанавалі мінутай маўчання.

Затым ветэраны вайны сабраліся ў студэнцкім кафе на святочную вечарыну. Тут ветліва сустракалі шануюных гасцей кветкамі.


Чарговая сустрэча ветэранаў, прысвечаная 48-й гадавіне Перамогі над нямецка-фашысцкімі захопнікамі, як і папярэднія, прынесла яе ўдзельнікам шмат прыемных хвілін. Са шчырымі віншавальнымі словамі да былых франтавікоў, падпольшчыкаў і партызан звярнуўся рэктар Л. А. Шамяткоў. Першы прарэктар М. В. Селькін уручыў ім канверты з матэрыяльнай дапамогай. Старшыня ўніверсітэцкай арганізацыі ветэранаў вайны, працы і Узброеных Сіл Г. С. Еўдакіменка выказаў падзяку за працяглы клопат аб тых, хто не шкадаваў сваёй крыві і здароўя дзеля выратавання Радзімы ад акупантаў.

На вечарыне гучалі ўспаміны ветэранаў, любімыя франтавыя песні, як і ў сваёй маладосці, ветэраны кружыліся ў вальсе.

Усіх прысутных на вечарыне асабліва ўсхваляваў такі момант. Па стану здароўя на яе не змагла прыйсці былая актыўная ўдзельніца вайны Зоя Емяльянаўна Цімафеева. Аднак яна перадала для ўручэння ветэранам вялікі букет цюльпанаў, вырашчаных да гэтага свята ёй асабіста.

Многія ветэраны ўніверсітэцкай арганізацыі прынялі ўдзел і ў агульнагародскім свяце, прысвечаным Дню Перамогі, якое адбылося 9 мая.

ЗНОЎ У ГАСЦЯХ КІТАЙСКІЯ ВУЧОНЫЯ



Сведчаннем паглыблення і далейшага развіцця ўзаемавыгадных адносін паміж вучонымі кітайскай сталіцы — Пекіна і Гомельскага ўніверсітэта з'яўляецца абмен дэлегацыямі. Сёлет прадаўнікі вышэйшай школы КНР наведвалі Гомель паўтара месяца таму назад. І вось 11-га мая ў горад над Сожам прыбыла новая дэлегацыя з Пекіна. На гэты раз з Пекінскага сталічнага педагагічнага ўніверсітэта, з якім ГДУ мае найбольш цесныя сувязі. Дастаткова сказаць, што тут ужо двойчы былі дэлегацыі гамельчан, прайшоў навуковую стажыроўку загадчык кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства дацэнт У. І. Коваль і ўвесь бягучы навучны год працуе дэкан філалагічнага факультэта дацэнт У. Д. Еўтухоў. У сваю чаргу 28 студэнтаў названай ВНУ цяпер вучацца ў Гомельскім дзяржуніверсітэце.

На чале з прарэктарам Пекінскага педуніверсітэта Чжу Цзюньцзінем у Гомель прыехалі загадчыкі кафедр прафесары

Ван Цаовэн і Лу Хэнсянь. Разам з імі ўжо ў другі раз нашым госцем стаў першы прарэктар Пекінскага інстытута замежных моў Лю Лімін.

У рэктараце ўніверсітэта для кітайскіх калег была наладжана цёплая сустрэча. На ёй выступілі рэктар член-карэспандэнт АН Беларусі Л. А. Шамяткоў, дэкан факультэтаў. Яны расказалі гасцям пра ўніверсітэт, яго факультэты, перспектывы іх развіцця.

Затым кітайскія вучоныя наведвалі фізічны і біялагічны факультэты, азнаёміліся з заалагічным музеем і музеем спартыўнай славы. Выклікала ў іх цікавасць і экскурсія ў прафтэхвучылішча № 20 бытавога абслугоўвання.

Першы афіцыйны дзень візиту закончыўся для пасланцоў далёкай усходняй краіны ў студэнцкім кафе ГДУ. Тут ім быў

паказаны вялікі (і па водзых — выдатны) канцэрт мастацкай самадзейнасці. З ім выступілі творчыя калектывы ўніверсітэцкага клуба мастацкай самадзейнасці, якія перад гэтым вярнуліся з Віцебска, дзе на II фестывалі студэнцкай моладзі Беларусі яшчэ раз пацвердзілі свае высокае выканаўчае майстэрства.

Амаль двухтыднёвы візіт кітайскіх вучоных у Гомель будзе вельмі насычаным. Яны наведваюць некаторыя буйнейшыя прадпрыемствы, навучныя і навуковыя ўстановы, адзін з перадавых у вобласці саўгас «Брылёва», азнаёміцца з многімі слаўтасцямі нашага горада, зробіць экскурсіі ў Кіеў і Санкт-Пецярбург.

В. ВАЛОДЗІН.

Фота У. Чысціка.

ВІТАЛІ ЧЭМПІЁНАК

Жаночая каманда па ручному мячу нашага ўніверсітэта ў другі раз запар стала чэмпіёнкай рэспублікі сярод студэнтаў. З гэтай нагоды 10 мая чэмпіёнак прыняў намеснік старшыні аблвыканкома А. М. Ярчак. На сустрэчы прысутнічалі рэктар ГДУ член-карэспандэнт АН Беларусі Л. А. Шамяткоў, дэкан факультэта фізічнай культуры Б. М. Зайцаў, загадчык кафедры тэорыі і метадыкі фізічнай культуры А. Ф. Семікоп, дырэктар спартклуба Д. М. Жаркоў, трэнер каманды В. П. Крукоўскі, старшыня абласнога спарткамітэта А. Ц. Барысюк, яго намеснік К. І. Марач-

кін, прадстаўнікі спонсараў нашых гандбалістаў з фірмы «ВВВ» на чале з яе генеральным дырэктарам В. М. Ермаковым.

З дасягнутай новай перамогай чэмпіёнак цёпла павіншаваў А. М. Ярчак. Рэктар ўніверсітэта Л. А. Шамяткоў у сваім выступленні зазначыў, што спартсменам ГДУ, у тым ліку і гандбалістам, з боку рэктарата ўдзяляецца пастаянная ўвага і ўсемагчымая падтрымка. Ён пажадаў чэмпіёнкам новых перамог у прадстаўчых спаборніцтвах.

На сустрэчы ў аблвыканкоме віноўніцам урачыстасці былі ўручаны кветкі і кнігі.

ПРЭМІІ — АКТИВИСТАМ ГАЗЕТЫ

5-га мая адзначаўся Дзень друку. У нашай шматтыражнай газеце ёсць актыўныя пазаштатныя карэспандэнты, якія на працягу многіх гадоў супрацоўнічаюць з ёй. З нагоды свята рэктаратам ўніверсітэта грашовымі прэміямі заахвочаны пазаштатныя карэспандэнты газеты: пенсіянер, старшыня Савета ветэранаў вайны і працы Г. С. Еўдакіменка, загадчык кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства У. І. Коваль, асістэнт кафедры эканомікі і сацыялогіі працы Э. І.

Лізарава, старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання В. З. Марчанка, загадчык музея-лабараторыі Ф. Скарыны К. С. Усовіч.

У святочны дзень для журналістаў дзень у рэдакцыі «Гомельскага ўніверсітэта» адбылася незвычайная «лятучка» яе супрацоўнікаў і пазаштатных аўтараў. Ад імя рэктарата з Днём друку іх цёпла павіншаваў першы прарэктар ГДУ прафесар М. В. Селькін, пажадаў ім творчай працы ў асвятленні шматграннага ўніверсітэцкага жыцця.

КАЛІ ЛАСКА, НА «ДЗЕНЬ АДКРЫТЫХ ДЗВЯРЭЙ»

29 мая з 10 гадзін гасцінна раскрыюцца дзверы нашага ўніверсітэта для абітурыентаў-93. Тут яны сустрэнуцца з прадстаўнікамі рэктарата, членамі прыёмнай камісіі, дэканамі і іх намес-

нікамі, загадчыкамі выпускаючых кафедраў, змогуць падрабязна пазнаёміцца з існуючымі ва ўніверсітэце спецыяльнасцямі і спецыялізацыямі, атрымаць вычар-

пальныя адказы на ўсе цікавыя пытанні.

200 МІНУТ РАЗМОВЫ

Амаль тры з паловай гадзіны працягвалася сустрэча адказнага сакратара прыёмнай камісіі ўніверсітэта прафесара Д. Р. Ліна са слухачамі падрыхтоўчых курсаў, якая адбылася на мінулым

тыдні. Яму было задана шмат пытанняў, звязаных з правіламі ўступных экзаменаў, аб існуючых льготах і многім іншым. На ўсе іх Дзмітрый Рыгоравіч у даступнай форме даў адпаведныя адказы.

Экскурсіі
за межных
студэнтаў

СЯБРОЎСТВА ЗБЛІЖАЕ ЛЮДЗЕЙ

Сталі добрай традыцыяй сустрэчы замежных студэнтаў, якія вучацца ў ГДУ імя Ф. Скарыны, з навуачнай моладдзю горада. Не ўпершыню сустракаюцца студэнты з-за рубяжа з навуачным Гомельскага прафесіянальнага вучылішча народных мастацкіх промыслаў № 126. Вось і нядаўна група студэнтаў з Афганістана, Індыі, Камбоджы, Кітая, Шры-Ланкі пабывала тут ў гасцях.

У актавай зале вучылішча, якое высокамастацка аформлена рукамі саміх навуачнаў, гасцей цёпла прымала нам. дырэктара І. І. Варанік. Іна Ільічна расказала аб гісторыі вучылішча, якому споўніцца 20 гадоў, аб спецыяльнасцях, якімі авалодваюць навуачныя — рэзчыкаў па дрэву, вышывальшчыц, інкрустацыі і інш. Вырабы яго выхаванцаў неаднаразова экспанаваліся на выстаўках у Германіі, Францыі, Польшчы, дзе нязменна карысталіся поспехам, атрымлівалі прызы. З цікавасцю знаёмліліся студэнты з экспанатамі мундэна вучылішча.

Дзяўчаты асабліва ўважліва разглядалі вышытыя вырабы, сярод якіх агульную ўвагу прыцягнулі дыпломныя работы навуачнаў, такія як «Гомель і яго слаўтасці» і інш.

У цэлу інкрустацыі студэнтаў з Кітая зацікавіла тэхналогія вырабы беларускіх сувеніраў і інкрустацыі іх саломкай, а жадаючыя мелі магчымасць паспрабаваць падрыхтаваць да работ дэталі для інкрустацыі.


Разбой па дрэву займаюцца ў многіх краінах свету. У гэтым мастацтве ў кожнага народа ёсць свае традыцыі. Багата традыцыя беларускага народа разбы па дрэву ўвасоблена і ў вырабах, выкананых выкладчыкамі і навуачным вучылішча. Таму эстэтычна задавальненне прынесла замежным студэнтам знаёмства з цэхам разбы па дрэву, упрыгожанага багатай разбой, выкананай у нацыянальным беларускім стылі, са статуэткамі людзей, жывёл і птушак, сярод якіх асаблівую ўвагу прыцягваюць работы выкладчыкаў-майстроў вучылішча, выкананыя з в'етнамскай грушы.

З традыцыйнай беларускай гасціннасці прымалі гасцей хлебасольныя гаспадары ў новым кафэ, прыгожа аформленым умелымі рукамі выкладчыкаў і навуачнаў. Тут былі прагледжаны відэафільм, зняты навуачнымі ў сававіку на аглядзе-конкурсе мастацкай самадзейнасці прафесіянальных вучылішчаў Гомельскай вобласці, дзе мастацкі калектыў вучылішча заняў ганаровае месца. Гучалі песні на розных мовах, а тры беларускія і дзве кітайскія дзяўчыны выканалі рускую песню адначасова на дзвюх мовах. Сапраўды, сяброўства збліжае людзей.

У. СІЗОНЕНКА,
начальнік аддзела
міжнародных сувязей ГДУ.

Т. ДУВЯК.

У ДВУХПАВЯРХОВЫМ будынку, што знаходзіцца за галоўным корпусам і інтэрнатам № 3, адбылося наваселле. У сваіх новых сценах (раней гэта быў дзіцячы сад будтрэста № 14, які наш ўніверсітэт выкупіў пад свой санаторый-прафілакторый), медыцынскі і дапаможны персанал адраўніцы прыняў на лячэнне і аздаруленне сваіх пацыентаў. І хаця ўнутры самога будынка можна бачыць будаўнічую брыгаду, гэта не з'явілася перашкодай для таго, каб пачаць тут кваліфікаванае лячэнне студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў ўніверсітэта. Рамонтныя работы працягваюцца тут у асноўным для суседзяў прафілакторыя: пад адным дахам з ім цяпер будзе размяшчацца медпункт ўніверсітэта, а таксама новая кафедра і вучэбныя кабінеты факультэта фізічнай культуры, якому для падрыхтоўкі кадраў па новай спецыялізацыі — ля-



На здымку: каб эфектыўна выкарыстоўваць у лячэнні пацыентаў санаторый-прафілакторыя гэты дыягнастычны камп'ютэрны комплекс «Прагноз» (вытворчасць Карэя), галоўны ўрач С. А. Залаты прайшла на курсах у Маскве спецыяльную падрыхтоўку.

Фота У. Чысціка.

3 НАВАСЕЛЛЕМ! САНАТОРЫЙ-ПРАФІЛАКТОРЫЙ АБЖЫВАЕ СВОЙ НОВЫ ДОМ

чэбная фізкультура і масаж — патрэбны дадатковыя плошчы. Таксама будучы яшчэ весціся мантаж абсталявання водалячэбніцы санаторый-прафілакторыя, якая размешчана на першым паверсе, і выконвацца асобныя дапрацоўкі ў жылых пакоях.

На правах гасціннай гаспадыні галоўны ўрач ўніверсітэцкай адраўніцы С. А. Залаты правяла мяне па чарзе ва ўсе лячэбныя і дапаможныя кабінеты, пазнаёміла з добраахвотнымі ўрачамі і медсёстрамі. Усюды ўтульнасць, прыгожасць, гармонія колераў і фарбаў у інтэр'еры памяшкання. Усё гэта дасягнута дзякуючы не толькі будаўнікам, але і самім работнікам прафілакторыя, якім тут таксама хапіла работ. Зразумела,

добрая аснашчанасць і абсталяванасць, знешняя прыгажосць запатрабавалі вялікіх матэрыяльных сродкаў, калі ўлічыць сённяшнюю дарагоўлю і інфляцыю. У невялікую суму абшлось для ўніверсітэта набыццё медыцынскага абсталявання, не кажучы ўжо пра будматэрыялы, сантэхніку, новую мэблю і г. д. Трэба сказаць, што матэрыяльную дапамогу ўніверсітэту пры набыцці і ў рамонт будынка пад санаторый-прафілакторый аказалі Гомельскае абласное аб'яднанне прафсаюзаў і гарвыканком.

— З перасяленнем у новае памяшканне, — зазначыла ў нашай размове галоўны ўрач Святлана Алексееўна Залаты, — у нас з'явілася магчымасць значна пашырыць ля-

чэбную базу прафілакторыя. Да 75-ці стацыянарных ложкаў дабавілася 25 месцаў для амбулаторнага лячэння, у выніку чаго цяпер мы можам прымаць 100 чалавек. Нарэшце, пачалі выкарыстоўваць новае медыцынскае абсталяванне, якое раней з-за недахопу плошчаў прастойвала без справы. У нас з'явіліся таксама прыборы як айчыннай, так і замежнай вытворчасці для дыягнастыкі захворванняў, і некаторыя з іх нават не маюць аналагаў не толькі ў нашай вобласці, але і ў рэспубліцы. Сярод іх: дыягнастычны камп'ютэрны комплекс «Прагноз», ультрагукавыя апараты «Танзілор», «Гнетон», «Туман», апарат для кропкавага масажу і электрастимуляцыі кропак акупунктуры, апарат магнітатэрапіі «Каскад». Ёсць неабходнасць даць кароткую характарыстыку кожнаму з іх больш падрабязна, каб нашы будучыя пацыенты мелі дакладнае ўяўленне аб тым, якое лячэнне яны могуць атрымаць у нас.

З дапамогай камп'ютэрнага комплексу «Прагноз» мы можам праводзіць абследаванне псіхаэмацыянальнага стану, органаў дыхання, сардэчна-судзіннай сістэмы, рабіць ЭКГ. Атрыманыя даныя апрацоўваюцца камп'ютэрам, і чалавеку выдаецца рэкамендацыя па карэкціроўцы яго стану, пульсаметрыі.

Шырокі спектр дзеяння ў апарата «Каскад»: ён прызначаны для бескантактнага стварэння ў касцёвых тканках і канечнасцях іонных токаў, адэкватных біяэлектрычным тонам самой клеткі. З яго дапамогай лечацца таксама радыкуліты, астэахандрозы, тромбафлебіты, пераломы, гноевыя, дрэнна зажываючыя раны, апёкі і г. д.

Хворыя на танзіліты і фарынгіты змогуць атрымаць у нас кваліфікаванае лячэнне з дапамогай апарата «Танзілор».

У нас адкрыліся новыя ля-

чэбныя кабінеты: камп'ютэрнай дыягнастыкі, лор-кабінет, гінекалагічны, магнітатэрапіі, пашыраны зубны кабінет. Зразумела, ні ў якое параўнанне не ідуць цяпер умовы работы і нашых ужо працаваўшых дагэтуль кабінетаў: фізіятэрапеўтычнага, працэдурнага, іголкатэрапіі, масажнага, цэпалачэбніцы, інгаляторыя, водалячэбніцы. З пашырэннем нашай матэрыяльнай і лячэбнай базы, натуральна, павялічыўся і штат персаналу. Цяпер у нас працуюць 38 чалавек. Сярод іх 6 урачоў і 6 медсясцёр, 2 ўрачы і катэгорыі — тэрапеўт Г. Д. Грыгаровіч і неўрапатолаг — іголкарэфлекса-тэрапеўт Л. У. Марыся. Высокую кваліфікацыю маюць лор-урач Л. Ф. Барадуха, урач-гінеколаг Н. А. Чапурная, зубны ўрач А. П. Дуброўская, старшая медсясцёрка Т. Г. Струкава, масажыстка Т. А. Хамутоўская, медсёстры М. Л. Васіленка, Я. У. Маркава, В. Р. Гульцьева, І. Р. Рамаценка і інш.

Аднак, на сённяшні дзень не зусім гатовы да прыёму сваіх жыхароў жыллыя пакоі санаторый-прафілакторыя з-за адсутнасці шафаў, сталоў і карнізаў. Пакоі разлічаны на два чалавекі, пад іх тут адведзены чатыры блокі, у кожным з якіх ёсць хол, душ і туалет. На жаль, колькасць месцаў для пражывання ў адраўніцы пакуль недастаткова. Таму дадаткова пад жыллыя пакоі будуць выдзелены кватэры з разліку на 45 месцаў у інтэрнаце № 3.

Планавалася таксама, што сталовая санаторый-прафілакторыя, якая размешчана па вуліцы Песіна, будзе пераведзена ў новы будынак, што пазбавіла б адпачываючых ад дадатковых нязручнасцей. Аднак месца ёй тут не хапіла, і яна засталася аддаленай паранейшаму.

Думаецца, любая вышэйшая навукальная ўстанова г. Гомеля па-добраму можа пазайздросціць новай ўніверсітэцкай адраўніцы, яе шырокім магчымасцям у плане аказання кваліфікаванага медыцынскага лячэння студэнтам і работнікам ГДУ. А гэта, згадзіцеся, у наш нялёгкае час, калі доволі праблематычна атрымаць не надта дарагую і добрую пуцёўку на курорты былога Саюза, шмат што значыць.



У лор-кабінеце.

3 пленума абкома прафсаюза

ЯК АБАРОНЕНЫ МАЛАЗАБЯСПЕЧАНЫЯ І СЯМЕЙНЫЯ СТУДЭНТЫ?

Гэта пытанне абмяркоўвалася нядаўна на прэзідыуме Гомельскага абкома прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. На сённяшні дзень у 10-ці навучальных установах вобласці — 68 сірот і 1162 сямейныя студэнты і навучэнцы. А ў нашым універсітэце 634 студэнты стварылі сем'і, з якіх 292 студэнты маюць дзяцей, 72 сям'і — студэнцкія, 474 студэнты — з няпоўных сем'яў. Прафсаюзныя камітэты ўдзяляюць належную ўвагу аказанню матэрыяльнай дапамогі гэтай катэгорыі моладзі. Азначалася, што большасць прафкомаў студэнтаў навучальных устаноў вядзе работу па нала-

джванню кантактаў з дзеючымі ў вобласці, рэспубліцы фондамі сацыяльнай падтрымкі студэнтаў і навучэнцаў, якім востра неабходна матэрыяльная дапамога. Студэнтам-сіротам універсітэта з Фонда імя У. І. Леніна г. Гомеля была выплачана ў 1991 г. матэрыяльная дапамога па дзве тыс. руб. Пытанні абароны студэнцкай моладзі знаходзяць адлюстраванне ў калектыўных дагаворах, якія заключаюцца паміж прафкомамі супрацоўнікаў і студэнтаў з адміністрацыяй навучальных устаноў. Эфектыўнай у гэтым напрамку прызнана работа прафкома студэнтаў нашага універсітэта.

Аднак разам са станоўчым, што робіцца для абароны сацыяльна-эканамічных інтарэсаў малазабеспечаных і сямейных студэнтаў у ВНУ і тэхнікумах вобласці, адзначаюцца сур'ёзныя недахопы ў гэтай рабоце. Так, у сваёй пастанове прэзідыум абкома прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі адзначае недавальную работу рэктарата, прафкома студэнтаў ГДУ па стварэнню нармальнага санітарнага і гігіенічных умоў у інтэрнатах. У іх няма належных умоў для пражывання сямейных студэнтаў. Не практыкуецца выдзяленне для гэтых мэт асобных паверхаў, секцый, блокаў, не

вызначаны месцы для захавання каласак, не абсталяваны пакоі для гульні дзяцей. Намецлася тэндэнцыя для закрыцця раней існаваўшых пакояў адпачынку, для падрыхтоўкі да заняткаў, спартыўных пакояў. Усе чатыры інтэрнаты ГДУ, адзначалася на пленуме, знаходзяцца ў антысанітарным стане. Асабліва недавальніюча пастаўлена работа па стварэнню санітарна-бытавых умоў у інтэрнаце № 4, дзе пражывае 650 студэнтаў, з іх 50 — сямейных. Тут паўсюдна смецце, наваж на пажарных лесвіцах і пераходах. Няма пакоя для мыцця бялізны, не працуюць сушыльнік, буфет, не хапае мэблі. Прафком студэнтаў ухліўся ад вырашэння гэтых пытанняў, матуючы гэта тым, што па лініі адміністрацыі ва універсітэце створаны спецыяльны аддзел па рабоце ў інтэрнатах.

СОТНЯ ДА СОТНІ—НА ХЛЕБ ХОПІЦЬ

У сувязі з ростам рознічных цен на некаторыя жыццёва важныя харчовыя тавары Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь пастанавіў: для забеспячэння дадатковай падтрымкі нізкааплатаемых работнікаў прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый, фінансуемых з бюджэту, увесці з 1 мая 1993 г. каэфіцыенты павышэння ставак зароботнай платы і службовых акладаў, разлічаных у адпаведнасці з размеркаваннем іх па разрадах і каэфіцыентах адзінай тарыфнай сеткі: у размеры 1.16 — для тарыфікуемых з 1-га па 3-ці разрад (у нашым універсітэце да іх адносяцца прыбральшчыцы, дворнікі, швейцары, кубаўшчыкі, слесары-сантэхнікі);

Прыведзеныя адмоўныя факты павінны быць ухліены і не дапускацца ў далейшым.

у размеры 1.09 — для тарыфікуемых з 4-га па 7-мы разрад (каменданты, кастэлянікі, лабаранты, тэхнікі, бібліятэкары без катэгорыі, касіры, інспектары, машыністы, акампаніятары).

Будуць праведзены таксама кампенсацыйныя выплаты студэнтам па 800 рублёў за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

У камісіях Вярхоўнага Савета ЯК СТАЦЬ ПРАФЕСАРАМ?

Якімі павінны быць прышчыпы і парадак прысуджэння навуковых ступеней і званняў у Беларусі? Гэта пытанне абмяркоўвалася 11 мая на работнай нарадзе Камісіі Вярхоўнага Савета па навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу, у якой прынялі ўдзел і прадстаўнікі навуковых колаў рэспублікі.

Вучоныя Акадэміі навук і вядучыя ВНУ сумесна з заканадаўцамі абмеркавалі 4 альтэрнатыўныя законапраекты. Кожны варыянт прадугледжвае не толькі прышчыпы прысваення навуковых ступеней, але і палажэнне аб дзейнасці вышэйшай атэстацыйнай камісіі.

— Усе станоўчыя бакі прапанаваных законапраектаў нам хацелася б аб'яднаць у адным будучым законе, — сказаў старшыня парламенцкай камісіі Уладзімір Заблоцкі. — Гэты дакумент павінен забяспечыць паступовы пераход ад ранейшых саюзных нарматываў да нашых рэспубліканскіх. Улічваючы гэта, мы імкнемся «не засыпаць старыя налодзеж, пакуль не выкапаем новыя». («Народная газета» за 13 мая).

вай. Заняткі праходзяць пакуль што 1 раз у тыдзень, толькі на геалагічным факультэце, па просьбе слухачоў, 2 разы ў тыдзень.

Добрасумленна адносяцца да заняткаў, актыўна наведваюць іх выкладчыкі матэматычнага, біялагічнага, геалагічнага факультэтаў і факультэта фізічнай культуры. Не вызначаюцца актыўнасцю выкладчыкі фізічнага факультэта. Яны прысутнічалі толькі на першых, арганізацыйных занятках. Намеснік дэкана гэтага факультэта В. В. Андрэеў разводзіць рукамі: «Не магу ж я сілай прымусяць выкладчыкаў хадзіць на заняткі». Відаць, выкладчыкі фізічнага факультэта чакаюць закона аб двухмоўі.

П'юўнасцю праграма курсаў, разлічаных на 60-гадзін, у гэтым навучальным годзе, відаць, не будзе выканана. Яны працягнуцца ў наступным навучальным годзе. Пасля заканчэння курсаў беларускай мовы выкладчыкі павінны здаць залік.

А. СТАНКЕВІЧ,
загадчыца кафедры беларускай мовы.

ВЫВУЧАЕМ РОДНУЮ МОВУ

Курсы беларускай мовы для прафесарска-выкладчыцкага саставу ГДУ арганізаваны на матэматычным, біялагічным, геалагічным, эканамічным, фізічным факультэтах і факультэце фізічнай культуры. На некаторых з названых факультэтаў курсы пачалі працаваць з 1 красавіка, на асобных — некалькі пазней. Усяго было арганізавана 16 груп (4 — на матэматычным, 2 — на эканамічным, 3 — на фізічным факультэце і 3 — на факультэце фізічнай культуры). З іх 7 груп займаюцца па 60-гадзіннай праграме (з паглыбленым вывучэннем беларускай мовы) і 9 груп па 30-гадзіннай (для выкладчыкаў, якія знаёмы з беларускай мовай).

Колькасць слухачоў у розных групах вагаецца ад 27 да 13 чалавек. Праўда, ёсць у некаторых групах асобы, якія толькі значацца ў спісах, бо не прысутнічалі ні на адных занятках.

На матэматычным факультэце заняткі па беларускай мове праводзяць

к. філ. н. дацэнты Д. Д. Паўлавец, З. А. Рудакоўская, І. Ф. Штэйнер; на біялагічным, фізічным — З. А. Рудакоўская і асістэнт Н. А. Багамольніцава, на геалагічным — асістэнт Л. В. Шпакоўская, на эканамічным — асістэнт А. В. Корабава, фізічнай культуры — асістэнт І. А. Бароўская.

Асноўнай мэтай выкладання беларускай мовы з'яўляецца знаёмства з нормамі сучаснай беларускай мовы, развіццё вуснага і пісьмовага маўлення, засваенне спецыяльнай тэрміналогіі і, як вынік гэтага, — падрыхтоўка да выкладання спецыяльных прадметаў на беларускай мове.

У групы, якія займаюцца па 30-гадзіннай праграме, запісаліся выкладчыкі, што ўжо валодаюць беларускай мовай, таму асноўная мэта заняткаў тут — замацаванне і паглыбленне ведаў. У групах з 60-гадзіннай праграмай больш падрабязна знаёмяцца з беларускай мо-

Расказваем аб універсітэцкіх спецыяльнасцях

КАДРЫ ДЛЯ ВЫЛІЧАЛЬНАЙ ТЭХНІКІ

Наша стагоддзе называюць эпохай навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. А якая тэхнічная рэвалюцыя сёння без сучаснай вылічальнай тэхнікі? Аднак мець тэхніку, няхай нават самую дасканалую — гэта яшчэ не ўсё. Важна грамадна эксплуатаваць яе. Развіццё сродкаў вылічальнай тэхнікі ідзе па двух асноўных накірунках: стварэнне супер-ЭВМ, якія валодаюць вялікай магутнасцю для рашэння складаных задач, і стварэнне персанальных ЭВМ, якія маглі б быць даступнымі практычна любому непрафесійнаму выкарыстальніку.

Цяпер прадпрыемствы і арганізацыі нашай рэспуб-

лікі аддаюць перавагу менавіта ПЭВМ як айчынай, так і замежнай вытворчасці. Пры гэтым паўстае пытанне: ці мець на прадпрыемстве асобна праграміста, сістэмнага праграміста, аператара, рамонтніка, наладчыка, пастаноўчыка задач, або — аднаго кваліфікаванага спецыяліста, які б прафесійнальна мог замяніць усіх пералічаных спецыялістаў.

Тры гады назад на фізічным факультэце ГДУ імя Ф. Скарыны была адкрыта спецыяльнасць 22.02 — «Аўтаматызаваныя сродкі апрацоўкі інфармацыі і кіравання». Скончыўшыя па гэтай спецыяльнасці універсітэт выпускнікі ўмеюць арыен-

тавацца ў разнастайнасці сродкаў айчынай і замежнай вылічальнай тэхнікі, прафесійна эксплуатаваць яе, вызначаць і ўхіляць няспраўнасці ЭВМ, выбіраць і абгрунтоўваць найбольш рацыянальныя варыянты ўзаемадзеяння тэхнічных сродкаў, забяспечваць сістэмны падыход да распрацоўкі і эксплуатацыі сістэм апрацоўкі даных і кіравання, працаваць у глабальных і лакальных вылічальных сетках, выкарыстоўваць пакеты прыкладных праграм і многае іншае.

Такім чынам, на парадку дня сёння — падрыхтоўка ўніверсальнага прафесійнальнага выкарыстальніка

ПЭВМ як для буйных прамысловых прадпрыемстваў, так і для дробных з паркам ПЭВМ у некалькі адзінак. Попыт на такіх спецыялістаў дастаткова высокі. Так, сёлета 100% нашых выпускнікоў размеркаваны па заяўках прадпрыемстваў і арганізацый.

У гэтым годзе яшчэ 25 абітурыентаў будуць прыняты на нашу спецыяльнасць, а г. зн., што праз пяць год яны стануць высокакваліфікаванымі спецыялістамі па вылічальнай тэхніцы, якіх так не хапае ў Гомельскай вобласці.

А. ДЗЕМІДЗЕНКА,
в. а. загадчыка кафедры АСАІ, к. т. н., дацэнт.

Наша гісторыя

Сёлета, 8 мая, споўнілася 110 гадоў з дня нараджэння Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча, нашага славаціга земляка, які нарадзіўся ў вёсцы Данілаўка ў Бабруйскім павеце (сучасны Светлагорскі раён).

С. М. Некрашэвіч скончыў Віленскі настаўніцкі інстытут. Выў загадчыкам беларускай секцыі пры губерньскім аддзеле народнай асветы Адамы, значальваў літаратурна-выдавецкі аддзел Наркамасветы Беларусі, быў старшынёй навукова-тэрытарыяльнай камісіі, намеснікам старшыні Галоўпрафасветы пры Наркамасведзе БССР, старшынёй Інбелкульту.

Нашаму земляку выпаў го-

нар стаць віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук БССР.

С. М. Некрашэвіч узначальваў камісію па ўкладанню слоўніка жывой беларускай мовы і арфаграфічную камісію, быў дырэктарам Інстытута мовазнаўства АН БССР, старшынёй Галоўнавукаў БССР.

Галоўныя намаганні ў навуковай дзейнасці С. М. Некрашэвіча былі засяроджаны на лексікаграфіі, правапісе, дыялекталогіі, гісторыі беларускай мовы. Ён аўтар 6-ці выданняў «Беларускага ле-

мантара» (1929 г. апошняе). Сумесна з М. Я. Байковым выдаў «Беларуска-расейскі слоўнік» (Мн., 1925) і «Расейска-беларускі слоўнік» (Мн., 1928). Сумесна з П. А. Бузуком была створана «Праграма для збірання асабліва сцяжы беларускіх гаворак і гаворак, пераходных да суседніх моў» (Мн., 1927). Ён аўтар кнігі «Да характарыстыкі беларускіх гаворак Парыцкага раёна» (Мн., 1929).

Навуковае жыццё выдатнага беларускага вучонага

СЫН СВАЁЙ ЗЯМЛІ

русам, забываць сыноў сваёй зямлі, якім, на жаль, пакуль не знаходзіцца месца для пашаны.

Па ініцыятыве Светлагорскай Рады ТБМ імя Ф. Скарыны на радзіме С. М. Некрашэвіча адкрыты памятны знак з нагоды 110-годдзя з дня нараджэння вучонага, праведзены іншыя мерапрыемствы.

Не будзем забываць, што С. М. Некрашэвіч пачынаў тое, да чаго мы зараз звяртаемся. А без звароту гістарычнай памяці няма ў нас будучыні.

В. РАМАНЦОЎ,
студэнт II курса
філалагічнага факультэта.

ЧАРГА ЗАЦВЕРДЖАНА, ЧАКАЙЦЕ КВАТЭР

У калектыўным дагаворы, заключаным паміж адміністрацыяй універсітэта і прафсаюзнымі камітэтамі супрацоўнікаў і студэнтаў, адным з пунктаў прадугледжана даваць веды да ведама працоўнага калектыву ГДУ праз шматтыражную газету «Гомельскі універсітэт» зацверджанага спісу прафесарска-выкладчыкага саставу універсітэта, які мае патрэбу ў паліпшэнні жыллёвых умоў з выдзяленнем кватэр за фондаў мясцовых Саветаў па стану на 1 студзеня 1993 г.

1. ГРЫГАРУК Павел Дзям'янавіч — дацэнт кафедры ВМ і праграмавання.
2. ЛАЗЬКО Рыгор Рыгоравіч — заг. кафедры ўсеагульнай гісторыі.
3. ВЕТЛУГАЕУ Генадзь Дзмітрыевіч — дацэнт кафедры эканамічных тэорый.
4. СКОРАВА Аляўціна Аркадзьеўна — дацэнт кафедры ЭІ і АСК.
5. САННІКАВА Ганна Васільеўна — дацэнт кафедры педагогікі і псіхалогіі.
6. РУВАН Антоль Аляксеевіч — заг. кафедры гісторыі ўсходнеславянскіх народаў.
7. ГОРЛЕНКА Валянціна Парфёваўна — дацэнт кафедры педагогікі псіхалогіі.
8. БАВКОУ Анатоль Міхайлавіч — дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі.
9. ЮШЧАНКА Дзмітрый Пятровіч — дацэнт кафедры матэматычнага аналізу.
10. ГОЛІК Сяргей Іванавіч — дацэнт кафедры ВМ і праграмавання.
11. ІВАНЮК Аляксей Іванавіч — дацэнт кафедры АСАІ.
12. ГЛАДЫШАУ Уладзімір Сцяпанавіч — дацэнт кафедры гісторыі Беларусі.
13. КОТАУ Генадзь Клаўдзевіч — дацэнт кафедры АСАІ.
14. СІДАРАУ Аляксандр Уладзіміравіч — дацэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
15. КАМОРНІКАУ Сяргей Фёда-

16. КАМОРНІКАУ Аляксандр Фёдаравіч — дацэнт кафедры ВМ і праграмавання.
17. ВАСІЛЬЕУ Аляксандр Фёдаравіч — дацэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
18. ЛУБАЧКІН Аляксандр Васільевіч — дацэнт кафедры ВМ і праграмавання.
19. ПУГАЧОВА Вольга Уладзіміраўна — дацэнт кафедры ЭІ і АСК.
20. БАРАВІКОВА Ганна Міхайлаўна — дацэнт кафедры батанікі.
21. СЫЦЬКО Уладзімір Уладзіміравіч — дацэнт кафедры фізічнай метралогіі.
22. ДАВЫДАУ Уладзімір Сямёнавіч — дацэнт кафедры АСАІ.
23. САВАЛЕНКА Уладзімір Мікалаевіч — заг. кафедры рускай літаратуры.
24. ФІЛІМОНЕНКА Міхаіл Усцінавіч — асістэнт кафедры філасофіі.
25. ФЯДОСЕНКА Мікалаі Мікалаевіч — старшы выкладчык кафедры оптыкі.
26. ШЫНКАРЭНКА Вольга Карпаўна — старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры.
27. ПІЧУКОУ Віктар Пятровіч — асістэнт кафедры гісторыі Беларусі.
28. КРУКАУ Віктар Дзмітрыевіч — асістэнт кафедры агульнай фізікі.
29. БУЗЛАНАУ Аляксандр Васільевіч — старшы выкладчык кафедры алгебры і геаметрыі.
30. ШУЛЬГА Сяргей Рыгоравіч — дацэнт кафедры тэарэтычнай фізікі.
31. ЖУК Алена Юр'еўна — асістэнт кафедры заалогіі.
32. РЭЗЬКО Пётр Пятровіч — выкладчык кафедры нямецкай і французскай моў.
33. ШПАКОЎСКИ Ігар Генадзевіч — выкладчык кафедры нямецкай і французскай моў.
34. КВЯЦІНСКИ Станіслаў Станіслававіч — выкладчык кафедры фізічнага выхавання.
35. ДАНИЛЬЧАНКА Вольга Леанідаўна — асістэнт кафедры эканамічных тэорый.
36. ГРЫШАЧКІН Адольф Рыгоравіч — старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання.
37. ХАЛЯЎКА Алена Іванаўна — асістэнт кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства.
38. МЕЗГА Мікалаі Мікалаевіч — асістэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі.
39. БЕЛКІН Сяргей Віктаравіч — выкладчык кафедры фізыхавання.
40. КАЧАТКОУ Уладзімір Іванавіч — заг. кафедры палітычнай сацыялогіі.
41. ЕЛІСЕЕВА Ірына Міхайлаўна — дацэнт кафедры псіхалагічнай дыягностыкі і давузаўскай падрыхтоўкі.
42. ДЗЕМАВА Тамара Максімаўна — асістэнт кафедры ВМ і праграмавання.
43. РОГАЛЕУ Аляксандр Фёдаравіч — дацэнт кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства.
44. ПАНОВА Таццяна Ігараўна — дацэнт кафедры бухаліку і АГД.
45. ЛЯЎЧУК Віктар Дзмітрыевіч — асістэнт кафедры МПК.
46. ЯЦУХНА Віктар Іванавіч — старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры.
47. ПАНЦЯЛЕЕВА Святлана Міхайлаўна — асістэнт кафедры хіміі.
48. БЛАШКЕВІЧ Андрэй Уладзіміравіч — выкладчык кафедры фізыхавання.
49. БАРАТНІЦКІ Георгій Іванавіч — старшыня прафкома, старшы выкладчык.
50. САДОМЕНКА Наталля Аляксандраўна — асістэнт кафедры педагогікі і псіхалогіі.
51. ГАЛКІН Аляксандр Мікалаевіч — інжынер кафедры інжынернай геалогіі і гідрагеалогіі.
52. АНІСЬКОУ Валерыі Валер'евіч — асістэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
53. АЎДАШКОВА Людміла Паўлаўна — асістэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
54. ПЕРШЫН Ігар Аляксандравіч — асістэнт кафедры оптыкі.
55. ШНІП Ірына Аляксандраўна — асістэнт кафедры ЭІ і АСК.
56. КАЛАЧОУ Віктар Віктаравіч — старшы выкладчык кафедры фізыхавання.
57. НОВІКАУ Сяргей Пятровіч — асістэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
58. КРОТАУ Андрэй Міхайлавіч — асістэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі.
59. УГРУМАВА Алена Васільеўна — асістэнт кафедры МПК.
60. СІВАДЗЕДАУ Ігар Леанідавіч — выкладчык кафедры лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту.
61. КІРЭУ Валерыі Канстанцінавіч — старшы выкладчык кафедры лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту.
62. МАЛЯРЭВІЧ Віктар Сяргеевіч — дацэнт кафедры географіі.
63. БАРАДЗІНА Галіна Паўлаўна — старшы выкладчык кафедры фізыхавання.
64. ЭСМАНТОВІЧ Ірына Ігараўна — асістэнт кафедры культуралогіі.
65. БАРЫС Янаў Сяргеевіч — прафесар кафедры дыферэнцыйных ураўненняў.
66. ТКАЧОУ Валянцін Валянцінавіч — выкладчык кафедры фізыхавання.
67. ХІМАКОУ Віталь Віктаравіч — выкладчык кафедры фізічнага выхавання.
68. КАВАЛЕНКА Сяргей Уладзіміравіч — асістэнт кафедры геофізікі.
69. САФОНАУ Васіль Рыгоравіч — асістэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
70. ДЖЫОЕУ Уладзімір Ільіч — старшы выкладчык кафедры тэорыі і метадыкі фізічнай культуры.
71. НАРСКІН Генадзь Іванавіч — дацэнт кафедры лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту.
72. ТОЛЧЫКАВА Людміла Іванаўна — дацэнт кафедры рускай літаратуры.
73. КАРНЕЕНКА Вольга Емялянаўна — асістэнт кафедры ЭІ і АСК.
74. ЛАЗАРАУ Ігар Сяргеевіч — дацэнт кафедры геофізікі.

75. ДАНИЛЬЧАНКА Вольга Леанідаўна — асістэнт кафедры эканамічных тэорый.
76. ГРЫШАЧКІН Адольф Рыгоравіч — старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання.
77. ХАЛЯЎКА Алена Іванаўна — асістэнт кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства.
78. МЕЗГА Мікалаі Мікалаевіч — асістэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі.
79. БЕЛКІН Сяргей Віктаравіч — выкладчык кафедры фізыхавання.
80. КАЧАТКОУ Уладзімір Іванавіч — заг. кафедры палітычнай сацыялогіі.
81. ЕЛІСЕЕВА Ірына Міхайлаўна — дацэнт кафедры псіхалагічнай дыягностыкі і давузаўскай падрыхтоўкі.
82. ДЗЕМАВА Тамара Максімаўна — асістэнт кафедры ВМ і праграмавання.
83. РОГАЛЕУ Аляксандр Фёдаравіч — дацэнт кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства.
84. ПАНОВА Таццяна Ігараўна — дацэнт кафедры бухаліку і АГД.
85. ЛЯЎЧУК Віктар Дзмітрыевіч — асістэнт кафедры МПК.
86. ЯЦУХНА Віктар Іванавіч — старшы выкладчык кафедры беларускай літаратуры.
87. ПАНЦЯЛЕЕВА Святлана Міхайлаўна — асістэнт кафедры хіміі.
88. БЛАШКЕВІЧ Андрэй Уладзіміравіч — выкладчык кафедры фізыхавання.
89. БАРАТНІЦКІ Георгій Іванавіч — старшыня прафкома, старшы выкладчык.
90. САДОМЕНКА Наталля Аляксандраўна — асістэнт кафедры педагогікі і псіхалогіі.
91. ГАЛКІН Аляксандр Мікалаевіч — інжынер кафедры інжынернай геалогіі і гідрагеалогіі.
92. АНІСЬКОУ Валерыі Валер'евіч — асістэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
93. АЎДАШКОВА Людміла Паўлаўна — асістэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
94. ПЕРШЫН Ігар Аляксандравіч — асістэнт кафедры оптыкі.
95. ШНІП Ірына Аляксандраўна — асістэнт кафедры ЭІ і АСК.
96. КАЛАЧОУ Віктар Віктаравіч — старшы выкладчык кафедры фізыхавання.
97. НОВІКАУ Сяргей Пятровіч — асістэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
98. КРОТАУ Андрэй Міхайлавіч — асістэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі.
99. УГРУМАВА Алена Васільеўна — асістэнт кафедры МПК.
100. СІВАДЗЕДАУ Ігар Леанідавіч — выкладчык кафедры лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту.
101. КІРЭУ Валерыі Канстанцінавіч — старшы выкладчык кафедры лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту.
102. МАЛЯРЭВІЧ Віктар Сяргеевіч — дацэнт кафедры географіі.
103. БАРАДЗІНА Галіна Паўлаўна — старшы выкладчык кафедры фізыхавання.
104. ЭСМАНТОВІЧ Ірына Ігараўна — асістэнт кафедры культуралогіі.
105. БАРЫС Янаў Сяргеевіч — прафесар кафедры дыферэнцыйных ураўненняў.
106. ТКАЧОУ Валянцін Валянцінавіч — выкладчык кафедры фізыхавання.
107. ХІМАКОУ Віталь Віктаравіч — выкладчык кафедры фізічнага выхавання.
108. КАВАЛЕНКА Сяргей Уладзіміравіч — асістэнт кафедры геофізікі.
109. САФОНАУ Васіль Рыгоравіч — асістэнт кафедры алгебры і геаметрыі.
110. ДЖЫОЕУ Уладзімір Ільіч — старшы выкладчык кафедры тэорыі і метадыкі фізічнай культуры.
111. НАРСКІН Генадзь Іванавіч — дацэнт кафедры лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту.
112. ТОЛЧЫКАВА Людміла Іванаўна — дацэнт кафедры рускай літаратуры.
113. КАРНЕЕНКА Вольга Емялянаўна — асістэнт кафедры ЭІ і АСК.
114. ЛАЗАРАУ Ігар Сяргеевіч — дацэнт кафедры геофізікі.

Спорт

ПРЫЕМНЫ ПАДАРУНАК

Прыемны падарунак ветэранам вайны прыпаднеслі студэнты нашага ўніверсітэта, якія сталі пераможцамі традыцыйнай лёгкаатлетычнай эстафеты па вуліцах абласнога цэнтра, прысвечанай Дню Перамогі. Наша каманда ў складзе

майстроў спорту — Юрыя Мішчана, Ігара Мазепы, Наталлі Калінінай, Алены Бычкоўскай, Анатоля Буткоўскага, Алены Лемяшэўскай, а таксама кандыдатаў у майстры — Наталлі Васілеўскай, Аляксандра Цітова, Сяргея Сеўдалёва.

Юрыя Сакалова і Таццяны Казлоўскай, апырэзіла бліжэйшага канкурэнта больш чым на мінуту.

Студэнты ўніверсітэта атрымалі грашовую ўзнагароду і граматы гарспарткамітэта. М. ВІКТАРАЎ.

СКРЫЖАВАЛІ ЗБРОЮ МУШКЕЦЁРЫ



На працягу тыдня ў Гомелі праходзілі спаборніцтвы асабіста-каманднага першынства Беларусі па фехтаванні сярод студэнтаў. У агульным заліку найбольшую колькасць ачкоў — 561 — набраў фехтавальшчыкі Акадэміі фізічнага выхавання і спорту. Толькі на 9 ачкоў адсталі спартсмены ГДУ. Найбольш паспяхова сярод іх выступілі шпажысты, якія заваявалі каманднае першынство. А ў асабістым заліку вышэйшая ўзнагарода дасталася студэнту ГДУ Сяргею Квашніну. **В. ПАЎЛОВІЧ.**

НА ЗДЫМКУ (злева направа): каманда шпажыстаў ГДУ — Сяргей Квашнін, Сяргей Коршун і Аляксандр Барысенка. Фота У. Чысціка.

В А Ш АДПАЧЫНАК

У прафкоме выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта ёсць пуцёўкі для лячэння і адпачынку: у санаторый «Залатая ніва» г. Адэсы (органы дыхання і касцева-мышачнай сістэмы) з 1 па 24 чэрвеня — 2 шт.; у дом адпачынку «Тэатральны» (Мінская вобласць) — з 26 мая па 19 чэрвеня — 2 шт.

Рэктарат, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, дэканат факультэта фізічнай культуры, спартклуб, калектыў кафедры тэорыі і метадыкі фізічнай культуры смуткуюць з выпадку заўчаснай смерці выкладчыцы названай кафедры ПЕРШАН-КОВАІ Тамары Аляксандраўны і выказваюць сваё спачуванне родным і блізкім памёршай.

Рэктарат, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты матэматычнага факультэта выказваюць глыбокае спачуванне намесніку яго дэкана ЛУБАЧКІНУ Аляксандру Васільевічу з выпадку напаткаўшага яго гора — смерці МАЦІ.

Гдзе мясячнік барацьбы з курэннем

БЕЗ ЦЫГАРЭТЫ!

Кожная выкураная цыгарэта або папярэтка каштуе таму, хто курьць, 15 хвілін жыцця. У іх працягласць жыцця меншая, чым у тых, хто не курьць, на 5—7 гадоў. Задумайцеся над гэтым!

У арганізме курьльшчыка няма ніводнага органа або сістэмы, на якую б тытуць не аказваў згубнага ўздзеяння. Няхай кожны, перш чым узяць цыгарэту, задумаецца, ці вялікае гэта задавальненне, каб такой цаною за яго расплавацца. Таму я заклікаю наіпу студэнцкую моладзь, асабліва дзяўчат, у мясячнік барацьбы з курэннем кінуць курьць!

Калі ў першыя дні, калі вы кінеце курьць, вам будзе вельмі цяжка, набярэцеся цяргення. Спачатку пастаўце перад сабой задачу ўтрымацца хаця б адзін дзень, затым два і г. д. Памятайце: кожны дзень без

цыгарэты надае вам здароўе, працягвае жыццё. Самае галоўнае: пратрымацца першы тыдзень, і асноўныя цяжкасці застануцца ў мінулым. У моманты, калі жаданне закурыць становіцца асабліва пакутлівым, памятайце, што праз некалькі мінут гэта пройдзе. Паспрабуйце чым-небудзь заняць сябе. Можна заняцца любым відам фізічнай актыўнасці.

У момант, калі моцна захочацца курьць, паспрабуйце зрабіць наступнае. Закрыйце вочы. Вельмі марудна зрабіце глыбокі ўздых. Пралічыце да пяці. Марудна выдыхніце. Паўтарыце гэта практыкаванне 9 разоў. Рабіце таксама практыкаванні на расслабленне.

Дзень, калі вы кінеце курьць, павінен стаць асаблівым. Вымыйце і схавайце ўсе попелішчы, пазбягайце слядоў цыгарэт у доме. **Н. МАРЧАНКА,** заг. медпункта ГДУ.

«Гомельскі ўніверсітэт» — газета Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны.

Наш адрас: 246699, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, пакой 1-18, тэл. 57-43-21.

Рэгістрацыйны № 221

Спонсары газеты — Цэнтральны райсавет народных дэпутатаў г. Гомеля; НВП «Сучасныя тэхналогіі», прафком студэнтаў.

Фабрыка «Палесдрук» г. Гомель, Савецкая, 1.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Аб'ём 1 друк. арк. Тыраж 1.500 экз. Заказ 315.

Падпісана да друку ў 13.00.